



## ТОП 10 ПАДЗЕЙ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ 2017

### **Тэма Года: Дэкрэт аб дармаедстве**

У 2015 годзе Аляксандр Лукашэнка падпісаў [Дэкрэт №3](#), згодна з якім афіцыйна не працаўладкаваныя беларусы павінны былі сплочаць падатак на “сацыяльнае ўтрыманства”. Уступленне дэкрэта ў дзеянне ўзрушыла грамадскую актыўнасць і сталася прычынай масавых мірных пратэстаў у лютым-сакавіку 2017 года. Выхад на вуліцы [тысячаў беларусаў](#) прывёў да масавых затрыманняў, а таксама спынення дэкрэта да 2019 года.

### **Кампанія Года: BY\_Help**

Кампанія [BY\\_Help](#) (Юлія Дарашкевіч, Ляксея Лявончык і Андрэй Стрыжак), якая распачалася ў сакавіку 2017 года, прыцягнула ахвяраванні ў эквіваленце 55,000 даляраў з прыватных і карпаратыўных крыніц унутры і па-за межамі Беларусі. Сабраныя сродкі былі скіраваныя на падтрымку грамадзян і іх сем’яў, якія пацярпелі ў выніку вясновых пратэстаў, справы “Белага легіёна” і іншых.

### **Трэнд Года: Прыкметы дыялогу**

Дзяржаўныя чыноўнікі становяцца сталымі ўдзельнікамі мерапрыемстваў грамадзянскай супольнасці, такіх як Кастрычніцкі эканамічны форум, Сусветная нядзеля прадпрымальніцтва ці Мінскі Дыялог. [Абмеркаванне](#) перыядычнага даклада Беларусі ў Камітэт па правах чалавека ААН (КПЧ), Паралельны [форум](#) грамадзянскай супольнасці напярэдадні 26-й сесіі ПА АБСЕ у Мінску і экспертныя [кансультацыі](#) па Нацыянальным плане дзеянняў па правах чалавека сведчаць пра прыкметы дыялогу.

### **Лакалізацыя Года: Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі**

Арганізатары - Інстытут «Палітычная сфера» - Міжнароднага [кангрэса](#) даследчыкаў Беларусі [анансавалі](#), што 8-ы Кангрэс адбудзецца ў Мінску. Прыблізная дата – 27-29 верасня 2018 года. Асноўным акадэмічным партнёрам будзе Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Цягам 7 апошніх год мерапрыемства адбывалася па-за межамі краіны - у Каўнасе ці Варшаве.

### **Выратаванне Года: Курапаты – Котаўка – Асмалоўка**

2017 год вызначыўся перамогамі актывістаў па захаванні тэрыторый у Мінску, важных для мясцовых супольнасцей. Двухтыднёвая абарона Курапатаў, месца масавага пахавання ахвяр сталінскіх рэпрэсій, прывяла да таго, што інвестар [спыніў](#) будаўнічыя работы. Грамадскі сквер у раёне Котаўка быў [захаваны](#), дзякуючы ўпартым намаганням актывістаў і жыхароў. Мясцовыя жыхары гістарычнага раёна Асмалоўка дамагліся [замарозкі](#) планаў па разбурэнні.

### **Паслядоўнасць Года: Social Weekend**

У 2017 годзе [Social Weekend](#) зладзіў 10-ы Нацыянальны конкурс сацыяльных праектаў. Конкурс адбываецца з 2013 года і збірае падтрымку на праекты ад беларускіх бізнес кампаній і асобных мецэнатаў. За час свайго існавання Social Weekend прыцягнуў больш за 150,000 даляраў на фінансаванне больш чым 150 праектаў, выбраных з 2,000 заяўнікоў.

### **Медыя-дапамога Года для грамадзянскай супольнасці: 34mag**

Моладзевы анлайн часопіс [34mag.net](#) цягам года рэгулярна размяшчаў карысныя матэрыялы для грамадскіх актывістаў. Напісаныя даходлівай мовай, публікацыі дапамагаюць лепш зразумець

асаблівасці публічнай [камунікацыі](#), арганізаваць [мерапрыемствы](#) або [адукацыйныя інтэрвенцыі](#), а таксама знаёмяць з [паспяховымі](#) студэнцкімі ініцыятывамі Беларусі.

### **Грамадскі транспарт Года: Ровар для ўсіх!**

Актывісты веларуху сталіся аднымі з найбольш арганізаваных і заўважных у 2017 годзе. Велакарнавал [Viva Ровар!](#) сабраў больш за 15,000 роварыстаў. 2-гі Міжнародны [фестываль](#) аматараў ровараў і Форум [ПраРовар](#) актуалізавалі шэраг пытанняў для шырокай грамадскасці. Больш за 700 роварыстаў далучыліся да Міжнароднага аматарскага валамарафона [Суседзі 2017](#) у Гродна; Міжнародны роварны фестываль [Vezdevelom](#) адбыўся ў Брэсце.

### **Хваляванне Года: Захад-2017**

Сумесныя расійска-беларускія вайсковыя вучэнні “Захад-2017”, якія адбываліся ў верасні, выклікалі хваляванне ў некаторых грамадскіх колах. Грамадзянская супольнасць адыграла важную ролю ў арганізацыі [грамадскага маніторынгу](#), а таксама прадстаўленні альтэрнатыўных поглядаў і аналізу [магчымых сцэнароў](#). Нягледзячы на занепакой, Беларусь не была акупаваная.

### **I Нешта Зусім Незвычайнае: Урад Беларусі стаўся асноўным – хоць і супярэчлівым – ньюсмейкерам года**

Адчыніўшы межы краіны праз [скасаванне візаў](#) для грамадзян больш чым 80 краінаў, урад Беларусі выкарыстаў сілу для разгону мірных пратэстаў і затрымання [больш як 900 чалавек](#). Справа супраць “Белага легіёна” была [спыненая](#), аднак [суд](#) над аўтарамі “Рэгнума” яшчэ працягваецца. У Мінску адбылося [26-е пасяджэнне](#) Парламенцкай асамблеі АБСЕ, у той жа час перамовы з МВФ былі прыпыненыя. Лукашэнка легалізаваў [крыптавалюты](#) і зацвердзіў дэкрэт аб [спрашчэнні вядзенні бізнесу](#), аднак заканадаўства аб сацыяльным утрыманстве [не скасаванае](#).

-----